

Ад прадзедаў спакон вякоў...

Віктар БОРТНІКАЎ/фота Аліны Станкевіч

Нішто не ўзнікае з нябыту. Наваполацк размяшчаецца на тэрыторыі, якую калісьці займалі некалькі вёсак. Іх жыхары склалі значную частку насельніцтва сучаснага горада. Таму можна смела сказаць, што разам з імі Нафтаград увабраў у сябе гістарычную памяць народа.

У многіх перасяленцаў вёсак Васілеўцы, Падкасцельцы, Плаксы, на тэрыторыі якіх знаходзіцца Наваполацк, яшчэ да нядаўняга часу захоўваліся рэчы з бабуліных куфраў. Ручнікі і збаны значна старэй за любыя будынкі, але разам са сваімі гаспадарамі яны сталі паўнапраўнымі гараджанамі. Такім, як наш керамічны герой з вёскі Васілеўцы.

Момант, калі чалавек навучыўся ляпіць гаршкі з гліны, стаў пераломнім у гісторыі цывілізацыі. Заслугі глінянага збана перад чалавецтвам вельмі вялікія, таму пра яго можна гаварыць як пра значны ўтылітарны аб'ект. Любы іншы посуд не адлавядаў побытавым запросам тагачасных людзей.

Наш збанок дойгі час ляжаў сярод

іржавых запчастак у гаражы і цудам не разбіўся. Дзевяноста гадоў таму клапатлівыя рукі яго гаспадыні абвязалі гарлавіну вяровачкай. Таму, нават трэснуўшы, ён дайшоў да нашых дзён.



ГOD ГІСТАРЫЧНАЙ ПАМЯЦІ

Ад прадзедаў спакон вякоў...

Заканчэнне. Пачатак на с. 1

Раней да прыгожага керамічнага посуду ставіліся з павагай, бо далёка не ўсе мелі сродкі, каб набыць новы. У многіх сем'ях рэчы перадаваліся ў спадчыну. У беларускай хадзе не рэдкасцю быў стогадовы гарлач для малака, якім паставяна карысталіся. Па матэрыялах раскопак у Полацкім рэгіёне талеркі і кубкі часцей былі драўлянымі, а ёмістасці для гатавання ежы – керамічнымі, таму што 90% знойдзеных чарапкоў складаюць пабітъя гаршкі.

Некаторыя арнаменты змяшчаюць у сабе цэлы культурны код, па якім вызначаецца нацыянальная прыналежнасць. Напрыклад, мы адразу можам пазнаць грэчаскія завіткі, не зробім памылкі з японскім роспісам. Але нашу мясцовую сімваліку абярэгаў ведаюць толькі спецыялісты. Як правіла, амаль увесь керамічны посуд у Васілеўцах, Плаксах быў без арнаменту.

– Калі парабінаць малюнкі на мясцовых збанах з єўрапейскімі прыкладамі, бачна, што полацкія вырабы аздоблены сціпла, – уда-



Рэшткі посуду
XII-XV ст.

кладніе старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржуніверсітэта Аляксей Коц. – Ганчар зредку мог правесці хвалістую лінію. Кошт вырабу, аздобленага стылізаванай кветкай, значна ўзрастаў. Любы арнамент на рэчах, якія выкарыстоўваў чалавек штодзень, быў абярэгам. Асабліва гэта датычылася керамічнага посуду. Веры лі, што смятана, якая захоўваецца ў збане з такім малюнкам, магла доўга не пракісаць.

Размешчаны на беразе Заходній Дзвіны Наваполацк працягвае традыцыю, паводле якой гарадзішчы і паселішчы будаваліся побач з ракой. Наша водная артэрыя служыла мясцовым жыхарам своеасаблівай дарогай, па якой можна было адправіцца ў Рыгу на кірмаш або дабрацца да Балтыйскага мора і ўладкавацца на працу ў порт. Аднак, нягледзячы на такую свабоду перамяшчэння, «заморскага» посуду ў ва-



Побытавы посуд беларусаў

коліцах Полацка было няшмат. Вяскоўцы аддавалі перавагу вырабам мясцовых майстроў, такім чынам, захоўвалі нацыянальныя традыцыі Прывіння.

Нават калі мы забыліся, чым адрозніваемся ад суседзяў-славян, дастаткова ўзяць у руکі старажытны збанок, каб адчуць цеплыню роднай зямлі. Або, вярнуўшыся з далёкіх экзатычных краін, паглядзеце ў вакно на палі і лясы і зразумеце – усё гэта наша зямля, Радзіма продкаў-крыівічоў.

Свет імкліва мясцяца. Гледзячы на славяніна, ужо амаль немагчыма пазнаць, адкуль ён родам. І толькі маліванкі і ручнікі стагоддзямі абараняюць нашы традыцыі. У эпоху ўсеагульных глабалізацый бабуліны рэчы сышлі ў музейныя фонды і экспазіціі, але ад гэтага іх гісторычная роля ў нацыянальнай самадэнтыфікацыі не зменшылася. Добра, што сёння яны могуць гучна заявіць пра нашу ўнікальнасць!



Кубак XIX ст.